

СВАБОДА

№ 1 БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЭТА КРАСАВІК 1990

ГЕННАЯ ПАМЯЦЬ НАЦЫІ

Эноў сыйшліся ў адным месцы дзве несэнныя даты: Вялікадзень і Чарнобыль. Белая дата і чорная дата. Але мала хто ў нашым краі будзе адзначаць іх. Бо на Вялікадзень забыліся, а пра Чарнобыль дзешчы і ня згадваць...

Ен сам нагадае пра себе.
Калі нашы страіліся сваё «Я», сваю мову, сваю гістарычную і этнічную, генную памяць, — тады гены нашы зараз жа напачынаюцца безроднай пошасцю. Святое месца не пустэе.

Хто цяпер скажа, як будзе выглядаць беларус праз 50 ці 100 гадоў? Ці не атрымаецца так, што самы «чэстакроўны беларус» будзе **белакроўны**?. Мы ўрываем атанымі станцыі, выпішчам зямлю, рэкі і чыстае паветра, мы будзем камунізм, але ніхто з нас ні разу ніколі не задумаўся — хто даў нам на гэта права?

Дыма перадалі нам багаты краі з багатай гісторыяй і культурай. Яны перадалі нам у свядчым прастойнае чалавечае аблічча, прыгожую мову і Вялікадзень.

Мы перадамо сваім дзецям веру ў светле заўтра і Чарнобыль у генах.

Цікава, на якой мове яны скажуць нам за гэта: «Дзякуй»?

Наталія АРСЕНЬНЕВА

Малітва

Магутны Божа, Узалар сусьветаў,
Вялікіх сонцаў і сэрца малых!
Наз Беларусі ціхай і ветлай,
Разум прамысле свае хадай.

Дай спор у прашы будзінні і зарай,
На хлеб штодзённы, на родны край,
Павагу, сілу і веліч веры
У нашу праўду, у прамысласць — дай!

Дай урадлівасць жыццёвым нівам,
Учэнкам нашым пашлі ўмалот,
Зрабі магутнай, зрабі чысцальнай
Краіну нашу і наш народ!

Беларускі Народны Фронт «Адраджэньне»

ЗАЯВА

Управа Союму Беларускага Народнага Фронта «Адраджэньне» лічыць, што заява Прэзідыума Вярхоўнага Савету БССР ад 29 сакавіка 1990 году аб партыі БССР паўночна-заходніх беларускіх тэрыторый? былай Віленскай вобласці і горада Вілейкі (дзяржаўнага Вяльняса) у выпадку выхаду Літвы са складу СССР не з'яўляецца самастойным рашэннем, не прадкватана сапраўдным клопамі пра інтарсы Беларускага народу.

З кастрычніка 1939 году Урад БССР паслуханны кіраваў і кіруеца ў гэтым пытанні пазымей Масквы. Тая акалічнасць, што выкладзення ў заяве тэрытарыяльных патрабаванняў да Літвы з'яўляюцца толькі з выходам або нявыходам апошняй са складу СССР, дазваляе расцвяніць іх як форму палітычнага шантажу.

Мэта заявы Прэзідыума Вярхоўнага Савету БССР — перашкодзіць ажыццяўленню дзяржаўнай незалежнасці Літоўскай Рэспублікі шляхам ультыматыўнага наіска, стварэння крыніц напружанасці паміж Беларуссю і Літвой, правакзавання міжнароднакалятай варожасці і вайсковага ўмшання.

У сувязі з гэтым заяўляем 'аенілізэн

1. Кожны народ мае нез'ёмнае права на дзяржаўную незалежнасць. Гатае права прызнаі міжнароднай супольнасцю і замацавана адпаведнымі дакументамі. Незалежнасць Літвы адзіну? законна і свабодна абраны Вярхоўны Савет Рэспублікі. Мы разумеем і вітаем імкненне народу Літвы да незалежнага дзяржаўнага існавання.

2. Праблема самазахавання, жыццяздзяйсненні і гісторыка-культурнай перспектывы аўтачтоннага беларускамоўнага насельніцтва, якое складае большасць у Віленскім краі, не вырашалася. Ігнараванне гэтай праблемы як кіраўніцтвам Савецкай Літвы, так і кіраўніцтвам Беларускай ССР толькі ускладняла становішча. Мы спадзімся, што Літоўскі Урад практычна забяспечыць выкананне заканадаўства Літоўскай Рэспублікі аб правах нацыянальнасцяў Літвы і аб мисловым самакіраванні таксама і ў дачыненні да беларускамоўнага насельніцтва Віленскага краі.

3. Мы прытрымліваемся прышчыму непарушнасці межаў. Паводле Хельсінкскіх пагадненняў і Канстытуцыі Беларускай ССР, межы Рэспублікі могуць быць змененыя толькі пры ўзаемнай згодзе непарудна заішкаўленых бакоў. Тэрытарыяльным пытанні, праблема статусу і развіцця тэрыторый? не вырашаюцца шляхам палітычнага шантажу.

Управа Соіму БНФ «Адраджэньне»

Менск, 3 красавіка 1990 г.

(Лёндан, 30 сакавіка, праз тэлефон — для «Свабоды»)

Учоны іб сакавіца цягнік Гук-ван-Гоўнд — Масква пераехаў раку Буг. Дя важна ягому стаў пасажыр, які ніяна ўгадаў-ся ў анокую цемру. Што ён адчуваў у такую хвіліну? Цяжка сказаць. Толькі вусны ягоныя ціха шпалілі словы «Пагоіа Багдадана»: «Малі родная, маці-краіна, не ўспішыцца гэтакі боць. Ты прабаць, ты прымай сваёго сына, за цёбе яму ўмерці дазвол». Тым пасажырам быў аўтар гэтых радкоў, які першы раз ехаў на Башкаў-шчыму пасля боьны як сарака гадоў...

Прыезд на Башкаўшчыну пасля так доўга часу быў спаўненнем майі запаветнай мары, і я ехаў туды з велькім душэўным хвалюваннем. Аднак гадоўна мэта майі пезадкі была не асабіста. Яе можна назваць адным словам: Чарнобыль. Апошнім часам на захад пачалі прасочыцца трывяжныя весткі аб зьнікненьні Чарнобыльскага аварыі ў Беларусі с. Памер жыццясня, якое спаткала беларускі народ, апаляўніў многіх з нас і нашых прыяцеляў, асабліва калі ўзнік ліў увагу, што праз тры гады пасля аварыі не было аб ёй аднаго ніякіх вестак і таму стварылася ўражанне, што яна не пакінула якіх-кольвек значных шкідных вынікаў. Пачаліся спробы прайсьці з дапамогай. Адною з такіх спробаў зьявіўся Камітэт дапамогі ахвярам радыяцыі, які пубетаў у мікудому годзе ў Англіі. Ад імя гэтага Камітэту я і прыехаў, каб пазнаёміцца на месцы са становішчам і патрэбамі.

Тое, што з змог пачынаць за кароткі час, няпоўна май ёсць сумам. Я бачыў маленькі дзетка — некаторыя з іх было толькі некалькі месяцаў, — якія першыя леўкозным захворваньнем, — і якіх бедных матак, гаварылі зь лекарамі і іншымі асобамі, якія сабраў зь маледзіна праючы, каб аблуччыць іх маленькіх ахвяраў, але які могуць часта шмат зрабіць з прычыны недахопу самых неабходных лекарскіх сродкаў. Гэтае несурьмямернасьці між вельмі заданымі і недакопам патрэбных сродкаў уразіла мяне асабліва і ўзнікла перакананне аб неабходнасьці разгарнуць як найшрыў дапамагоўую дзейнасьць, якая б абхаліла на толькі беларусаў за нежмя Башкаўшчыны, але і нашых ангельскіх, амерыканскіх, французскіх і іншых прыяцеляў. Каб наша дзейнасьць прынесла найбольшую карысьць, нам патрэбна інфармацыя аб канкрэтных патрэбах (лекі, лекарскія прылады і г. д.), а таксама аб стане і зьнікнх раздзьвінці на Беларусі, каб нам зьлучы інфармацыя аб гэтым заходні савет. Спадзеемся на надтрымку і супрабуўніта з боку такіх арганізацый, як Камітэт «Дзеці Чарнобыля» (які мае шмат дапамог пазіва майго знакомага дзяціна на Беларусі), Беларускі Чырвоны Крыж, а таксама з боку асобных лекарскіх устаноў (большыя саватары) і асобаў. Урадунала, негата чакань ад нас вядлікіх рэчаў: пры найбольшых маледзінах наша дапамога будзе толькі маленькай кропляй у мора патрэбы. Але ж і кропля можа быць карысна, калі яна прыняе аздаўраўленьне ці, прынамсі, аблягчыцца шпрэньняў хоць адной з маленькіх ахвяраў гэтай вядлікай трагедыі.

Справа Чарнобыля, хоць найважнейшая, не займала ўсяго майго часу... Калі я пакідаў Беларусь у 1944, я не спадзееўся, што аярнуся сьвятаром і што адной з маіх першых спраў будзе прынясьненне Эўхарыстычнай ахвяры на беларускай мове за беларускі народ. Карыстаю з нагоды, каб зьмяшць падзяку

Дастойнаму Біскупу Тадэвушу Кашарускіму, Апостальскаму Адміністратару Менскаму, за дазвол вядзучы Благаслаўбу ў касцель на Калывары. Я не мог выехаць зь Беларусі, не памаліўшыся на Курпатах — гэтай Калывары беларускага народу. Першыя хрысьціянскія казалі: «Кроў мучанікаў — тэмя хрысьціянскія казалі». Дасьць Бог, нявінна кроў ахвяраў у Курпатах, як некалі кроў хрысьціянскіх мучанікаў, не правадзе дарма, а станеша для беларускага народу зьрнем лепшай будучыні, дзе ня будзе меьца для падобных жывільных злачынстваў.

Гаворачы пра радыё, я бачыў влікі годад духоўнага, асабліва сьрод моладзі. Сумна, што гэты годад застаеша ў влікай меры незастакоены. Больша адчуваеша патрэба сваіх сябраў, якія б паслажыліся інтэлектуальнае сыраве пашыроўня Валдарства Божага сьрод беларускага народу.

У Менску я меў прамысьлівае сустрэчча са старымі знаёмымі, якія былі ў Бібліятэцы імя Францішка Скарыны ў Дзедаве. Бібліятэка паўсталя ў 1971, адкрытую і старымім сьрод пачына Біскупна Часлава Сіловіча (1914 — 1981), якому прыйшлося пакінуць Беларусь у 1938 годзе, але які жыў бо кожную хвіліну свайго жыцця. За дзевяць гадоў існаваньня Бібліятэка сабрала багатыя кніжніцы і рукапісныя фонд — спосабам дараў, акупаў і кнігаабмену, — сьрод іх многія рэдкія выданьні, якія ўдалося ўратаваць ад зьнішчэньня. Бібліятэка зьяўляеша незалежнай установай і ўтрымліваеша з добраахвотных ахвяраў, не атрымліваеша ніякай дапамогі зь дзяржаўных ці іншых афіцыйных крыніцаў. Доступ да яе фондуў адкрыты для ўсіх, хто цікавіцца беларускімі пытаньнямі.

Так задрэлася, што мой прыезд у Менск зьяўля паўсталя выбарчай кампанія ў Вярхоўна Сьвет БССР. Сталася гэта выпадкам, я спадзееўся, што сьталя новага беларускага парламентаў будзе зьраўнаваў з першым турні выбараў 4 сакавіка. Тым ня менш, было цікава знайраць першыя крокі дэмакратыі і плюралізму палітычнай думкі на Беларусі. Сапраўдна дэмакратыя вымагае пашына да палітычнага праўніцтва і адмаўленьня ад спосабаў мэчціць ягоны характар або паставіць пад сумніў ягоны маральны якасьці. На жаль, не абшлось без прымакх выпадкаў. Была спроба выкарыстаць і мой прыезд, як прымакх, у артыкуле «Запылаваў залучаніа хору» ў газэце «Вечэрні Мінск» ад 16 сакавіка. Зьмячана на такіх артыкулах лепш не зьвяртаць увагі. Пачолькі аднак аўтару халіла ў першую чаргу папшодзіць ні мяне, але добраму або іншым асобаў, якіх я паважваю, прыходзіць з прывярсьцю даць кароткі адказ.

Весткі аб майё асобе знайсьці ініцыяла, але вярта было б яшчэ пісаць усё. Я жэлюю, але паканіцца тым, што расьлі ў гады вядлікага ваяннага зьнікнута, сьрод падлей, значыня якіх мы часта не магі зразумець. Думам, што ўжо пара ваянных гісторыю гэтага пакаленьня, а таксама тых людзей, якіх не далі нам загінучь «духоўна, стараючыся ўгадываць і захаваць у нас пачуццё лідэрскі і націнальняв годнасьці. Для мяне такімі людзьмі былі выкладчыкі беларускай настаўніцкай сьмінарыі ў Ньсьвіжы, дзе я вучыўся ад восені 1942 да канца траўня 1944, і якіх мяне дала на толькі грунтоўныя веды, але зрабіла перакананым беларусам на ўсё жыццё. Трыба спадзееўся, што Сюзь Беларускай Моладзі, да якога і належваю з многімі маймі аднагодзьмі, таксама дачакаеша свайго абектыўнага гісторыка. Калі ідзе пра школу камандзёраў Беларускай Краёвай Абароны, (Далей галкаў стар. 6)

НАША ГЕННАЯ ПАМ'ЯЦЬ

ПАТРАБАВАНЬНІ ЖЫХАР՝ ЗАРАЖАНЫХ РАЕНА՝
БЕДАРУСІ, ПРЫНЯТТЯ 24 ЛЮТАГА 1990 ГОДА НА
МІТЫНГУ ў ХОЙНІКАХ



Чарнобыльская біда з сацыяльна-палітычнага перарасла ў пэтаніна пэтанінае беларускага народу. Мы, жыхары Хойнікаў, прадстаўнікі Нароўаі, Брагіна і навакольных аёсах, прымушым на себе першым ўдарам стыхіі, усё гора і пакуты, амаль 4 гады застаемся сацыяльна безабаронены, сам-насам з Чарнобыльскай бядой. Чара нашага прыемна перапоўняе. Мы патрабуем ад Вярхоўнага Савету СССР:

1. Прыняць Закон аб чарнобыльцах.

2. Прызнаць гарады Хойнікі, Нароўя, Брагіна Гомельскай вобласці зонай бедства.

3. Даць усім ахвотным без выключэння, незалежна ад узросту, юрыдычнае права выезду з раёна і горада з гарантыяй на атрыманне нечарговага жылля і забеспячэння працы на ўсёй тэрыторыі СССР па прыкладу 1990 — 1991 гг.

4. Выкарыстоўваючы міжнародны вопыт, зрабіць разлікі і выплаціць усім кампансуюць за прычымнае здароўе людзей страты (кампансуючы выплаціць за кошт Міністэрства).

5. Даць палітычную і юрыдычную аснову бездзейнасці партыйных і саветаў органаў у 1986 годзе, утойкаванню ўзроўню і маштабу забруджвання тэрыторыі БССР радыянуклідамі ў 1986 — 1990 гг.

У звязку з гэтым патрабуем суда нах:

дырэктарам Інстытута біяфізікі

Мінздрава СССР Ільіным;

старшынёй Дзяржкамгидрамету

СССР Ізраілем;

нам. міністра аховы здароўя СССР

Ковдаровым;

былым і сакратаром ЦК КПБ

Сільныховым;

былым і сакратаром Гомельскага

аб'яму КПБ Камаем.

6. Звыць грыв «сакратна» з усіх пэтанінаў, якія тычыцца аварыі на ЧАЭС (бо іны датычаць жылля і здароўя людзей).

7. Адміністрацыя Міністэрства СССР «35 бараў за жыццё». Яна не гарантуе бяспечных умоваў

жыцця і захавання здароўя насельніцтва. Пры ацэнцы дозавых нагрузак насельніцтва павінны быць прыняты міжнародныя нормы радыяцыйнай бяспекі з улікам высокай узроўню дозавых нагрузак у першы час пасля аварыі і пры складаным уліку дзейнасці адначасова некалькіх радыянуклідаў.

8. З 1 сакавіка 1990 года перайсці на дааварыйны аэнікі ўзроўню забруджвання радыянуклідамі прадуктаў харчавання і сельгаспрадукцыі (звыць «ВДУ»).

9. Дзяржкамгидрамету СССР, АН СССР даць насельніцтву Хойнікаў раёну і Хойнікаў да траўня 1990 г. карты па абстаноўцы.

10. Выканаць неаднаразовым разлішамі Саўміну БССР пра забеспячэнне насельніцтва дазиметрычнымі прыборамі (ДРГ-01 Т, «Сосна», «Белла») у неабходнай для насельніцтва колькасці, забяспечыць дастатковую колькасць мэд. абсталявання, аднаразовых шпінтоў, мэд. прэпараты, герматычных кабінаў для тэхнікі, з 1 сакавіка 1990 г. пачаць забеспячэнне чыстымі прадуктамі харчавання па і катэгорыі, дэкабавую ўвагу надаць пашырэнню асартымэнту дзіцячага харчавання і садавіння.

11. Неадкладна спыніць будаўніцтва на тэрыторыі забруджвання звыш 5 кю/км² (сумарна), звыздзення пры гэтым спадзі накіраваць на будаўніцтва аб'ектаў у чыстай зоне.

12. Катэгорычна забараніць за асно 1990 г. любую вытворчасць сельгаспадарчай прадукцыі на зямлі, забруджанай звыш 5 кю/км².

13. На прадукцыі, якая зроблена на тэрыторыі з забруджваннем ад 1 да 5 кю/км², пазначыць ступень забруджвання.

14. Распрацаваць правільны механізм адназдасці па вытворчасці і рэалізацыі насельніцтву прадукцыі, забруджанай радыянуклідамі звыш за дааварыйныя нормы.

15. Устанавіць публічны кантроль грамадзянскай па пахаваннем адходаў, які ўтрымліваюць радыянукліды, з прадпрыемстваў Хойнікаў і Хойнікаўскага раёну.

16. Нечарговага абсадоўвання ў аэбулатарна-паліклінічных устаноках, шпіталізацыі і атрымання бас-



платна мэдкаментаў па рэаіне эклеара.

17. Дыспансэрнага нагадку не радзец, чым 2 разы на год, у спычывліваальных устаноках.

18. Асобам, якім жывуць у зоне забруджвання ня менш за 5 гадоў, скараціць тэрмін выехду на пісьмо на ўзросце на 5 гадоў. Выплату пісьмоў рабіць з улікам 100-працэнтавай даплатай.

19. Неадкладна закрыць Чарнобыльскую атамную аэнтрасцію.

20. Стварыць пры Вярхоўным Савете БССР нацыянальны камітэт радыяцыйнай абароны, які стада будзе дзіявіна пытаньнямі ідальгі і Чарнобыля. Умоўна закрыць Хойнікі, Брагініскі і Нароўянскі раёны з 28 красавіка 1990 г. і вызначыць раёны ў чыстых рэгіёнах краіны для пераселення насельніцтва.

21. Ад мітынгу даць тэлеграм на асію Вярхоўнага Савету СССР з патрабаваннем разгледзець становішча ў Хойніках і Хойніцкім раёне ў аніку аварыі на ЧАЭС.

22. Патрабуем ад Вярхоўнага Савету СССР і Вярхоўнага Савету БССР даць адка на пастаўленае пытанне не пазней, чым 20 красавіка 1990 года.

ЧАРНОБЫЛЬ: 26.04.86: ГЕННАЯ ПАМЯЦЬ НАЦЫ!



Адам ГЛЕБУС, Уладзімер СЬЦЯПАН. Страшны Суд. Фрагменты лано. Палатно, даф. 70x50 см — кож-ны фрагмент. 1979. Праца наскончаная.

ЗАУТРА БЫЛІ ВЫБАРЫ

Мы прайшлі першым этап выбароў у Вархожны Савет БССР. Акадзія вынікаў вымагае кароткага спынацца на грамадзка-палітычнай сітуацыі, што склалася на Беларусі напачатку 1990 года.

10 лютага на Ўсебеларускім Дэмакратычным форуме, скліканым у Менску па ініцыятыўе Беларускага Народнага Фронту, быў утвораны Беларускі Дэмакратычны Блок (БДБ), у які, апроч БНФ «Адраджэньне», увайшлі Таварыства Беларускай мовы, Беларускі жэалігійны саюз, творчы саюз, Саюз каапаратараў БССР, Рабочы саюз Беларусі, Беларускі сячмясць саюз і Акадэмія навук БССР. У сваім «актыўе» БДБ меў:

- праграму існую да папулярную платформу;
- значную колькасць актывістаў (пераважна сяброў БНФ) і
- статус апазіцыі да кіраўнічых партыйных колаў.

У «пасіве» БДБ былі:

- амаль поўная адсутнасць сродкаў масавай інфармацыі і, натуральна, малая сячмясць дамова і да выбаршчыкаў сваю платформу і погляды;

- незвычайнашы арганізацыйныя структуры; у БНФ — гэта яго неабходнага становішча, у ТБМ і БС — з-за кароткага тэрміну іх існавання.

У выбарх узятая актывізм і ўдзел і другія палітычныя сіла — камуністычная намінаатура — партыйная, «свецкая», гаспадарчая і намінаатура па сатэлітных арганізацыях — ЛКСМБ, Велсаўпраду, саветаў вучэбнаў... Гэтая намінаатура таксама мела сваю палітычны баланс. У «пасіве»:

- 72 гады значнастваў;
- цяжкі экалагічны стан у рэспубліцы;
- падвышэнне перад выбарамі заробкі;
- уплыў на свядомасць народа падзеяў ва Ўсходняй Еўропе.

У «актыве» намінаатура мела:

- усё афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі і, натуральна, — магчымасць праводзіць сваю разнашлікую кантрапрапаганду супраць сваіх супернікаў;

- усёка дзяржаўны і партыйны апарат, а таксама вялікія дзяржаўныя сродкі для шырокашаптовага подкуну выбаршчыкаў;

- амаль поўны кантроль над Цэнтральнай, аргановамі ды ўчастковымі выбарчымі камісіямі.

Іных палітычных сілаў на Беларусі ў ачытку 1990 не было. Тых нешматлікія палітыкамі, аб'яднанні, групы, што іхкнуліся трымацца пасярэдзіне паміж БДБ і камуністычнай

намінаатурай, ня здолелі, за рэакім выключэннем, выставіць сваіх кандыдатаў і на выбарох падтрымалі той ці іншы блок.

Для паўнаты карціны спадможа на сацыялагічны даследаванні, праведзеныя па замове ЦК КПБ і ЦК КПСС. У сярэднім на Беларусі ў падтрымку партпарату выказаліся 8% апытаных, у падтрымку БНФ — 14%, ня мелі акрэсленае пазіцыі 78%. Па буйных гарадох вынікі апытанія былі крыху іншыя. У падтрымку партпарату тут выказаліся 5%, супраць — 48%; у падтрымку БНФ — 40%, супраць — 12%. Прыблізна 50% ня мелі пазіцыі. Такім чынам, калы 25% па рэспубліцы і калы 50% насельніцтва ў буйных гарадох ужо да выбароў выраіліся, а аднава да каго будучы галасаваш, а аднава на 75% і 50% былі схільныя кучэй да баяноты выбароў. Гэтыя другія не даіраваў КПСС гэтаісама, які не даіраваў БНФ і БДБ.

І вось пачаўся першы этап выбарчай кампаніі — вылучэнне. І адразу вываіліся ўсе «актыўныя» і «пасівыя» БДБ і намінаатура. Вынік — БДБ ўдалося вылучыць сваіх кандыдатаў толькі ў 150 акругах, які праіла, у буйных гарадох. Намінаатурныя работнікі былі вылучаны на ўсёх 310-ці тэрытарыяльных акругах, працім калы 100 акругаў былі фактычна безальтэрнатывныя (1—3 кандыдаты, пры фактычным выключэннем альтэрнатывных апарату кандыдатаў з барацьбы. Тут і далей я сьведома не закранаю тых парусінаў, іску і гвалту, якія дапусцілі аргановамі камісіі ў дачыненні да дэмакратычных кандыдатаў).

Вынікі першага туру выбароў аднавадалі нашым прагнозам. Шасціцера найбольш нязомных і актывных кандыдатаў ад БНФ былі абраны адразу ж. Адразу ж прайшла і


намінаатура, ікая балатавалася па фактычна безальтэрнатывных акругах. Па астатніх акругах было абвешчана паўторнае галасаванне. У дэвойі магнаейшым вываілі, які праіла, прадастаўляў БДБ, якія набраў па 35—40% галасоў і намінаатура. Што да незалежных кандыдатаў, дык іны з-за сваёй шматлікасці, раздробленасці ды жапоўнасці пазіцыяў набраўі кожны паасобку мізэрную колькасць галасоў і ня быў з барацьбы.

Перамога ў першым туру (каждаты БДБ там, дзе яны былі вылучаны, набраўі найбольшую колькасць галасоў) вынікала ў дэмакратычным аспрэчванні гэтыя выфарчымыя настрой. Перавага над партыйнай намінаатурай змяла у два разы давала ўпэўненнасць у поўнай перамоце. Далучалася, што частка тых 50—40% выбаршчыкаў, што аддалі свае галасы «незалежным» кандыдатам, ня прайдзе на паўторнае галасаванне, а рэшта падзеліцца прыкладна напалову. Але інер ужо іна, што мы неадназначна «актыўны» ў партпаратным балансе. Намінаатурныя кандыдаты шырока выкарыстоўвалі дзяржаўныя сродкі на подкун выбаршчыкаў — масцілі дарогі, рамятавалі кватэры, будавалі піўныя іткі і г. д. Перад самым галасаваннем у афіцыйным друку праікавалі хваля дэзынфармацыі і паўлеу на Беларусі Народны Фронт, які, у сваю чаргу, ня меў магчымасцяў на гэты адказаш. Немалы ўплыў на пазіцыю часткі выбаршчыкаў аказалі падзеі ў Літве з іх інтэрпрэтацыяй у маскоўскіх ды мескіх сродках масавай інфармацыі. Не апошняю ролю адыгралі і махінашы выбарчых камісіяў. Усе гэтыя прадыктавалы вынікі другога туру выбароў.

(Далей глядзі стар. 7)

Вынікі выбароў у Менску і абласных Беларусі
(лічба — колькасць акругаў)

	Новыя выбары	БДБ	Вандзі	?
Менск	20	19	7	2
Менская вобласць	8	15	16	9
Берасцейская воба.	11	6	20	7
Віцебская воба.	10	7	21	6
Гомельская воба.	12	4	22	12
Гродзенская воба.	13	4	13	7
Магілёўская воба.	7	3	21	7
Усяго:	80	60	120	50



(Пачатак на стар. 2)

афішэ Аляксандар НАДСОН

ВЯРТАНЬНЕ

дык яна ў сапраўднасці нават і не пачалася (гэ. дакумантальную аповесць К. Акулы «Змагарныя дарогі», Таронта, 1962), таму гаражышч пра «малодга эсэсубскага лейтэнанта» даволі несумленна, асабліва калі гэтаму «лейтэнанту» не было яшчэ тады 18 гадоў.. Між іншым, я ня быў з людзьмі з Франшакхам Кушалея і ніколі ня бачыў яго. Гэта ня значыць, што я паказваўся з ашыкай, дадзенай яму аўтарам артыкула. Спробы зрабіць нас слішч памешкімі жаўнерамі ня мелі вялікага поспеху: ужо на трэці дзень пасля прыезду ў Францыю большасць з нас апынулася ў французскім лесе. Пасля прыйшлося некаторым з нас паяваць на фронце ў Італіі разам з альянтамі (у арміі ген. Андорса), дзе, між іншым, я быў паранены. Там таксама многім з нас зменілі (афіцыйна) прозвішчы на выпадк, калі б нам прыйшлося папасціся ў нямецкі палон, або каб не пашкодзіць сваяком, якія засталіся пад нямецкай уладай. Пасля вайны я застаўся жыць у Англіі, дзе паступіў на матэматычнае аддзяленне Лёнданскага ўніверсітэту, атрымаўшы стыпендыю, якая прыслугоўвала мне, як істэрну вайны. Моцнае пачуццё нацыянальнай сваякомскасці ня дазволіла паддацца спакую аддзяла явукоўкай і інастыўнакай дзейнасці ў чужым асяроддзі. Апрача тэтага я меў шчасце сустрачаць зь незвычайным чалавекам, афіцэрам (пасля біскупам) Чэславам Сіповічам, вялікім святаром і палымінным беларускім патрыярхам. Пад яго ўплывам у мяне нарадзілася жаданне пасявіць жыццё на службе Богу сярод свайго народу. Восемню 1953 я быў прыняты ў Грацкую Калегію ў Рыме, дзе між іншым у XVI—XVIII стагоддзях аучылася шмат беларусаў, будучых вуніцкіх святароў і біскупаў. Дарэчы, я ніколі ня быў у «Русікум» (імя ня баць, што ў гэтым было б дрэннага: «Русікум» звычайна звычайнай духоўнай сямінарыяй, якіх многа ў Рыме). Не прыйшлося мне таксама вывучаць

тых цікавых, пералічаных аўтарам артыкула дысцыплін: «скажкі з парашутам, валодаванне нажом, любой зброяй (асабліва стрэльба на гук), бокс, барацьба і г. д.» Затое мусіў пацець над такімі прадметамі, як лёгіка, метафізіка, псіхалогія, этыка, тэадэяка на філосафскім факультэце; а пасля, на багаслоўскім, — маральнае, дагматычнае і пастырскае багаслоўе, гісторыя Царквы, Святосе Пасінае Старога і Новага Завету, габрыяльскія мова.. Між іншым, навука ў Рыме дала мне магчымасць здабыць добрае класічнае адукацыю, якой я ня мог атрымаць на Бацькаўшчыне падчас вайны. Атрымаў сьвятарскіх савецкаўкі 23 лістапада 1958. У 1959 вернуўся ў Лондан, дзе жыў да сямнаццаці дзяў. Для інфармацыі хачу дадаць, што я не ўзначальваў «Аб'яднанні Беларусаў у Вялікай Брытаніі».

Звычайна людзі, якім прыйшлося шмат перацярпець у жыцці, моцна вялікую злынасць зразумеюць іншым і спягадаць ім. Для іх немагчыма ўсё, што можа пацець сярод людзей нарожасць і нянайсць. Наабольшым прыкладам для нас звычайна Госпад Ісус Хрыстос, які маўчыў за тых, што Яго распялілі. «Войча, праба ім, бо яны ня ведаюць, што чыніць». Беларускаму народу прыйшлося шмат перацярпець на працягу сваёй гісторыі. І цiever, у выніку Чарнобыльскай аварыі, ён стаў перад сваім найбольшым нагарабаваннем, канцэптаўныя аманкі людзей тым больш страшнымі, бо няведанымі. У абычэй такога няшчасця нам треба старанна залічыць старыя раны, а не раздражняць іх. Нам патрэбны дух уважнага зразумення, прабыччана і пашына.

Хочыцца скончыць гэты кароткі ўспамін на добрай ноте. Я быў вельмі ўзраўнама сардэчнасцю і цепласцю, зь якой мяне ўсюды сустракалі і прымалі. Гэтую цёпласцю, як няадрэкаўшы скараб, я павіў з сабою ў мам сэрца.

Божа, блаславі Беларусь!

ПАВЕДАМЛЕНЬНЕ

На другім Усебеларускім Дэмакратычным Форуме, які адбыўся 24 сакавіка ў Менску створана «Дэмакратычная плянаў» народных дэпутатаў БССР. Ініцыятарамі не сталі 20 менскіх дэпутатаў ад Беларускага Дэмакратычнага Выходу.

З'яваўшыся плянаў на платформе «Дэмакратычнай плянаў» Вярхоўным Саветам БССР. Платформа неўзабаве будзе дэпублікавана ў Дэмакратычнай прэсе.

Абрэня 4 каардынатары «Дэмакратычнае плянаў»:

Шушчэвіч Станіслаў Станіслававіч, Годубеў Валасіян Федаравіч, Шучараў Мігген Аляксандравіч, Трусаў Алег Анатольвіч.

Тэк давадкі: 34-26-37, з 15:00 да 17:00.

Паседжаньні «Дэмакратычнай плянаў» адбываюцца ў будынку Вярхоўнага Савету БССР з 18:30 ў пакоі № 156.

Каардынатар «Дэмакратычнай плянаў» ў Вярхоўным Саветам БССР А. ТРУСАЎ.

Падзеі

У Менску ўзбуджана крмінальна-напавяна справа супраць Юрыя Хадзькі — намесьніка Старшыні БНФ. Справу ўзбудзіла пракуратура Цэнтральнага раёну за арганізацыю несанкцыянаванага мітынгу «Чарнобыльскі шлях» і збору людзей каля будынка Беларускага тэлебачаньня 25 лютага гэтага года. Маркуеша, што сьведзтва прызначэны 2 месяцы. Доктару Ю. Хадзьку пагражае год зняволеньня альбо 2000 рублёў штрафу.

Лідары БНФ З. Пазыняк і Ю. Хадзька, і таксама С. Вітушка падлілі ў сьця на рэвалюцыйнае газэты «Вачэрні Мінск», якія напярэдадні другога туру выбараў зьмясьціла паклёпніцкі артыкула «Занепавам закупаюцца хорру». Выказаецца думка, што гэты артыкула нямада паўдываў на невыбраньне доктара Ю. Хадзькі і некаторых іншых сяброў БНФ народнымі дэпутатамі БССР.

Экалёгі БНФ і БЭС распрацоўваюць канцэпцыю Чорнай даты — чацьвертай гадавіны Чарнобыльскага катастрофы. Міркуеша, як летась на пляшы Леіна ў Менску, правесілі

26 красавіка гадыну маўчаньня, але спалучыць яе з набажэнствам на адкрытай прастору. Магчыма, у гэты дзень будзе наладжаны жывы ланцук смутку і пратэсту паміж атанымі адэкстрастанымі Прыбалтыкі, Украіны і Расеі — праз тэрыторыю Беларусі. Але качачцовага адказу, як будзе адзначана Чорная дата, нічо няма.

Робочыя набэлавя фабрыкі з Маладэчна накіравалі Старшыні БНФ «Адраджэньне» Зінову Пазынюку лаву наступнага зместу:

«Паважаны таварыш Пазыняк! Пасьляем да вас свой боль і надзею, што Вы хоць чым-небудзь зможае дапамагчы нам і як Старшыня БНФ, і як народны дэпутат.

Пасьля трагедыі Чарнобыля на нашую фабрыку паступаюць атручаныя радыёмыйны драўнінастужкавыя пакеты з аб'яднаньняў Румынаў і Мазырдаў. Узровень забруджваньня на гэтых паітах у некалькі разоў перагнае нормы. Нізкага кантролю за гэтым няма. Ні ў кіраўніцтва рэспублікі, ні ў кіраўніцтва прадпрыемстваў ад гэтым не бэліць галава. Зэтое яна бэліць у нас. І кожную хвіліну мы атручваемся самі і атручваем нашых дзетак — праз мэлаю, якую мы выпускаем. Вываляем за гэта няма... У імя ўсяго сьвятлага, каб наша жымла Беларусь, кожнай зможае, дапамажыце нам, беларусы! Вас не забудзь ніколі!».

Заву пааісаі ІІІ чааааааа.

ЗВАРОТ

Мы, народныя дэпутаты Менскага гарадзкога савету, завуаем прастварэньне дэпутатскай групы «Дэмакратычная плянаў» на платформе Беларускага Дэмакратычнага Выходу, якія мае на мэце ўсталяваньне рэальнай улады савету, забэспэчэньне дэмакратычных пераўтварэньняў у ўсіх сфэрах жымнага горада і прымятну інтэрэсаў грамадзян над ведамажымі.

Заклікаем усіх народных дэпутатаў Менскага гарадзкога савету далучыцца да нашай дэпублікацыі «Дэмакратычнай плянаў».

Паседжаньні праходзяць у будынку Менгаршынкаўку № пакоі № 205 па павяндэлах з 18:30.

Народным дэпутатаў Менскага гарадзкога савету (ўсяго 35 подіаў).

27 сакавіка 1990 г.

РАДЗІМА ТАМ, ДЗЕ СВАБОДА

Вось чаму мы назвалі гэтак выданьне: СВАБОДА.

Першая спроба выдаваць беларускую газэту з такой назвай належыць да пачатку ХХ стагодзьдзя. Тамд пачынальнікі Беларускага руху Вацлаў Іваноўскі і Іван Лушчэвіч з дапамогаў сяброў на хутары Лядкава Лядкава навету адбілі першым нумар СВАБОДЫ. Але ўвесь нахлад (200 асобнікаў) аршытавала пацімца. З тых часоў мінула без малаго 90 гадоў. А свабоды на Беларусі, бадай, ні сталі болей.

Вось чаму таксама мы назвалі гэтак выданьне: СВАБОДА.

СВАБОДА — гэта жыньні адраджэньскага руху, асэнсаваньне гісторыі і шляхоў Беларусі, невядомага Беларускага гісторыі і культуры. Гэта адбітак грамадзкае думкі. Гэта зэце і артыкула лепшых беларускіх публіцыстаў і алітаратараў.

Усе, каму дарага і бэліцца спрэна адраджэньне Беларусі, вымясьціце, чытаць і па шырыньне беларускую газэту СВАБОДА.

Кошт аднаго нумару з пераьсмайкай — 30 кап., лшч нумароў — 1 руб. 50 кап., дзесяці нумароў — 3 руб.

Пробныя нумары дасілаюцца бэспалатна.

Грошы й замовы прасім кіраваць на адрас: Бэліцкаму Аляксандру Віктаравічу, аўд. Францішка Скарыны, д. 3, п. 35, Менск, Беларусь, інд. 229660.

Усім, хто ахвотны распаўсюджаць у Менску беларускую газэту СВАБОДА, раім зьвяртацца па тэлефону: 33-18-97 (Сяргей) і 34-42-78 (Алесь).

Рэдакцыя Беларускага газэты СВАБОДА зьмеіе пымінажыць для свай працы. Неабходны адуракі: тэлефон, бэліка ад цэнтру. Чысьціць я парадка гарантуеша.

Шчыра дэкуем нашым суачыньнікам спадарам Янку Сяўкоўчу да Мікалая Сеньку за фінансавую падтрымку БНФ «Адраджэньне».

Рэдакцыя СВАБОДЫ.

СВАБОДА

СВАБОДА Беларускага газэты. Выданьне Выбарчай камісыі БНФ «Адраджэньне».

Наш адрас: 220045, Менск, п/с 17.

Тэлефон: (0172) 344278.

Выпуск пачынаўся: А. Гуркоў, С. Дубавец, П. Жук.

З'яваецца ў друг 9 красавіка 1990.

Друкарня «Ліеьма».

Заказ № 4, тыр. 30000, кошт 30 кап.

Atbildīgais par «Ziemeļlatvijas» bijēlano pielikumu baltkrievu valodā M. Bagustovs